

# Вершы для расказвання на святах

## Дзень незалежнасці Беларусі

### Свята

У адной руцэ – сцяжок,

У другой руцэ – ражок.

Ду-ду-ду, ду-ду-ду! –

Гэта я на свята йду.

*С. Сокалаў- Воюш*

### Свята

Я гляджу, як з гары,

на сцягі, на шары,

кветкі і плакаты!

Мне так весела глядзець!

Мне так хораша сядзець

на плячах у таты!

*Г. Іванова*

### Незаменнае

Мір,

Радзіма,

мама –

усяму аснова.

Мір,

Радзіма,

мама —

нам святыя словы.

Замяніць і страціць

нельга. немагчыма

першыя паняцці:

мама,

мір,

Радзіма.

*В. Жуковіч*

**Я—беларус**

Я—беларус, я нарадзіўся

На гэтай казачнай зямлі,

Дзе між лясоў і пушчаў дзікіх

Адвеку прашчуры жылі.

Я – беларус, я ганаруся,

Што маю гэтае імя:

Аб добрай славе Беларусі

У свеце знаюць нездарма!

Я беларус, і хоць сягоння  
Яшчэ малы, але скажу:  
Я родам з племя непакорных  
І прад бядой не задрыжу!

*Ніл Гілевіч*

### **Аблятаў журавель**

Аблятаў журавель  
Мораў сто, сто зямель,  
Аблятаў. Абхадзіў,  
Свае крылы натрудзіў,  
Мы спыталі ў жураўля:

--Дзе найлепшая зямля?

Журавель—нам у адказ:

-- Няма лепшай, як у нас!

*Платон Варанько*

Дарагія бясконца мясціны,  
Ваш убор быў заўсёды такі:  
Чырванеюць маністы рабіны,  
Белы статак бяроз ля ракі.

Ўсё гаворыць тут роднаю мовай:

Ад вясенніх грымот да бароў,

Ад азёр і шумлівай дубровы  
Да асенняй журбы журавову.

Да якое ж крыніцы прыпасці?

У якія азёры глядзець?

Мне пра вашае добрае шчасце

Свае шчырыя песні прапець!

*В. Вярба.*

### **Белая Русь**

Шчочку да вуснаў туліць,

каб таямніцу спытаць:

--Белая Русь, матуля,

Гэта дзяўчынка?

Так?

Як называецца дзіўна...

Ты пра яе раскажы.

-- Белая Русь – Радзіма.

Перад табой ляжыць.

Крыкні – яна адгукнецца

звонам гарачых кос.

Кропля з ліста сарвецца,  
ускалыхнецца плёс.

Даль захлынецца громам –  
Белая Русь запяе.  
І азарыцца Нёман –  
чыстае вока яе.

*Д. Бічэль-Загнетава.*

**Добры дзень, восень**

**Восень мая, восень**

Ой, восень мая,  
Восень сцюдзёная,  
Чаго ты рана захаладала.  
Я й не раненька,  
Я й не позненька, --  
Калі мая пара прыйшла:  
Лісточак апаў, зямельку ўслаў,  
Вось мая і пара прыйшла.  
Рэчкі сталі, пазамярзалі,  
Во мая й другая пара.     *З нар.*

**Кастрычнік**

Ад дрэва да дрэва ідзе пехатой

Кастрычнік, мастак адмысловы,  
І фарбай бурштынавай і залатой  
Малюе лісточкі ў дубровы.  
Зірні: ён і сам, адступіўшы на крок,  
Глядзіць на абсяг маляўнічы,  
І робіць апошні агністы мазок,  
І подпіс выводзіць: Кастрычнік!

*Алег Мінкін*

### **Восень залатая**

Восень, восень залатая  
Сее радасць на зямлі.  
Хмарка ў сінім небе тае.  
Мкнуць ў вырай жураўлі.  
  
Не чуваць у лесе птушак,  
Летні гоман сціх і шум.  
Матылькоў няма і мушак –  
Луг ахутаў мілы сум.  
  
Ніткай срэбнай павуцінне  
Ў косах сонейка блішчыць.  
Што за цуднае зіхценне!  
Што за ціш вакол стаіць!

Я іду лясною сцежкай,  
Як па мяккім дыване.  
Восень з ветлівай усмешкай  
На спатканне выйшла мне.

Ярка, хораша прыбрала  
Ўсюды дрэвы і кусты  
І зямлю памаявала  
Ў колер жоўта-залаты.

*С. Новік-Пяюн*

## **НОВЫ ГОД**

### **Перад новым годам**

Дзед Мароз рабіў абход  
Перад Новым годам,  
Воды рэчак і балот  
Замуроўваў лёдам.  
Кожны ў горадзе куток  
Абышоўшы рана,  
Заглянуў ён на каток  
Неяк нечакана.  
У дзяцей звіняць канькі

Каля самай ёлкі,  
На якой. як аганькі,  
Ззяюць ярка зоркі.  
І рашыў тут Дзед Мароз:  
-- Што ж хадзіць без толку...  
Барадой сівой патрос,  
Стаў з кійком пад ёлку.

*Марк Смагаровіч*

### **Новы год**

Пасінеў на рэках лёд,  
Неба ў ясных зорках.  
Зноў прыйшоў к нам Новы год  
З песнямі і ёлкай.

Водзіць з намі карагод  
Сам Мароз-дзядуля.  
Многа казак у яго  
І вясёлых гульняў.

*М. Чарняўскі*

### **Ёлка**

Елка ў ельніку жыла,  
Елка ў ельніку расла.  
Елку везлі нам на свята



Белы зайка і жаўна.

Як прывезлі елку ў хату –

Стала ёлачкай яна.

*С. Сокалаў-Воюш*

### **Ёлка-бароўка**

Елачка-бароўка

У хатку да цяпла

Ад шэрага воўка

З бору уцякла.

Мы ёй падарылі

Цацкі і шары.

Зоркай азарылі –

Гары, гары!

А над нашай ёлкай –

Яркая вясёлка.

А пад нашай ёлкай –

Вёрткая вавёрка.

А навокал ёлкі –

Танцы і смех.

Развяжы, дзядуля,

З цукеркамі мех!

*Д. Бічэль-Загнетава*

**Дзед Мароз**

У вопратцы белай,  
Шырокай, даўгой,  
З вялікай, пушыстай  
Мятлой-барадой.

Прыйшоў к нам здалёку  
Дзядуля Мароз,  
Завеі і холад  
З сабою прынёс.

У бель апранае  
Ён дрэвы, кусты,  
На рэчках, азёрах  
Будуе масты.

*Я. Журба*

### **У навагодні вечар**

Навагодні вечар зорны...  
Як заўсёды, Дзед Мароз  
У дзіцячы сад прасторны  
З лесу ёлачку прынёс.

Ну і ёлка!.. Што за ёлка!..  
Колькі цацак тых на ёй:

Туі і грыб, і рак, і пчолка,  
І мядзведзь, і воўк з лісой...

Дзеці кружацца наўкола.  
Добра з госцем дарагім! –  
Колькі радасці вясёлай  
Ён прывёз з сабою ім!

Тут гулянкi, карагоды,  
Песні ўсюды – тут і там...  
А Мароз белабароды  
Важна стаў пад ёлку сам.

*І. Шуцько*

### **Новы год**

Новы год! Новы год!  
Пачынаем карагод!  
Закружылася ля ёлкі  
Наша дружная сям'я.  
Закружыліся іголки,  
Закружылася зямля,  
Закружыўся белы дзед,  
Закружыўся цэлы свет!  
А на ёлцы – цацак, цацак!

Рыбкі, дырыжаблікі.

Нібы росныя, іскрацца

На галінках яблыкі.

І дрыжаць-зіхцяць яны,

Срэбраныя бусы.

Дзед цукеркі раздае

Ды смяецца ў вусы.

*Н. Гілевіч.*

### **Елачка**

Ўзышла ў лесе елачка,

Ў лесе і расла.

Ўзімку, ўлетку стройная,

Зялёная была.

Мяцеліца ёй песеньку

Пяяла: баю-бай,

Мароз сняжком атуліваў:

Глядзі не замярзай!

Пужлівы зайчык шэранькі

Пад ёлачкай скакаў,

Падчас і воўк, сярдзіты воўк,

Ускоч перабягаў.

Цяпер яна, прыбраная,

На свята к нам прыйшла

І шмат пацехі, радасці

Для дзетак прынясла.

*Пераклад Янкі Купалы*

## **Ёлачка**

Ой ты, ёлачка,

Ой, зялёная,

У агнях ты ўся,

Яснаскронная.

Колькі цацак тут

Умяцілася!

Колькі свечак тут

Засвяцілася!

Свечкі свецяцца,

Ззяюць зорачкі,

Эх, і слаўная

Гэта ёлачка.

Глянь: гарыць яна

Ўся іголкамі.

Верх аздобілі

Ёй мы зоркамі.

Ой ты ёлачка,  
Ой зялёная,  
Будзь і летам ты  
І зімой у нас.

*Казіс Якубенас*

### **Малюнкi на шыбе**

Якія, гляньце, Дзед Мароз  
Намаляваў узоры!..  
Галінкі срэбныя бяроз,  
Букеты кветак, зоры.  
А вось і елачкі стаяць –  
Усё мне на пацеху...  
Дзед, намалюй мяне, а я—  
Цябе зляплю са снегу!

*Іван Муравейка*

### **Свята роднай матулі**

#### **Мама**

Мая мама добрая такая,  
Мая мама проста залатая!  
А ўжо так мяне матулька любіць!  
Кожны раз і песціць, і галубіць,

І да сэрца горне, і мілуе,  
І так шчыра-моцна пацалуе,  
І прамовіць ласкавае слоўца,  
І сама засвеціцца – як сонца!..

*Ніл Гілевіч*

### **Матуліны рукі**

З маленства яны нас  
Да сэрца гарнулі,  
Пяшчотныя, добрыя  
Рукі матулі,  
Што з ранку працуюць  
Няспынна і лоўка –  
Дачушку накормяць,  
Прычэшуць галоўку,  
Кашулю пашыюць,  
Правераць задачу  
І сына сучэшаць,  
Калі той заплача.  
Матуліны рукі  
Нас цешаць, галубяць,  
Так шчыра, як маці,  
Ніхто нас не любіць.  
Матуліны рукі –

Адзіныя ў свеце,  
Шануйце, любіце  
Заўсёды іх, дзеці.

*В. Вярба*

### **Мая мама**

Мне мама чытае цікавую кніжку  
Пра шэрага воўка і бурага мішку,  
Пра дзятла, вавёрку і зайку касога,  
Што ноччу ад страху забег у бярлогу.

Мы з мамаю раніцай смажым аладкі,  
Разгадваем з мамаю разам загадкі.  
Мне мама купіла і ляльку і мячык,  
Мы з мамаю ходзім у садзік дзіцячы.

Добра мне з мамай заўсёды бывае,  
Мама мне вечарам песні спявае.  
Маміна ўсмешка, як сонейка свеціць,  
За ўсіх мая мама лепшая ў свеце.

*А. Русак*

### **Са святам**

У пакоі сёння рана



Па-святочнаму прыбрана:

На сталі абрус ружовы

І дыван пад ложкаў новы.

Торт румяны на падносе;

А на торце лічба восем.

Выразаю я старанна

Астры, макі і цюльпаны.

Прыйдзе мама на абед –

Падарую ёй букет.

*Н. Галіноўская.*

### **Самая лепшая**

Весняй заранкай свеціць,

Лашчыць. Як звон ручая,

Самая, самая лепшая ў свеце

Мама мая.

Сонца парой залатою

Будзіць у росных гаях,

Жаўранкаў просіць спяваць

Над зямлёю

Мама мая.

З ёй вяснялейшыя песні,

Радасць мілей

Удвая!

Самая, самая лепшая ў свеце

Мама мая.

*Ул. Карызна*

### **Мама**

Калі б магла вясёлку з неба зняць,

Я падарыла б маме.

Каб з хмарак я магла дыван саткаць,

Я падарыла б маме!

Пралескі ўсіх лясоў

і стужкі рэк

Я падарыла б маме.

І ласку, і цяпло на доўгі век

Я падарыла б маме!

Святло бяроз

і песеньку малой

Сініцы сінякрылай –

Хачу паднесці ўсё,

што мне самой

Матуля падарыла.

Э. Агняцвет

### Свята мам

Сённяя свята нашых мам,  
Прыйдуць мамы ў госці к нам.  
Мы ўсім садам іх чакалі,  
Падарункі рыхтавалі:

Хто хусцінку вышываў,  
Хто карцінку маляваў,  
Кожнай маме – падарунак,  
Кожнай маме – пацалунак.

Павіншuem мы сваіх  
Мам любімых, дарагіх.  
Дружна шчасця пажадаем,  
Дружна песню заспяваем.  
Вельмі рад, вельмі рад  
Мам сустрэць дзіцячы сад.

*А. Вольскі*

### Наша матулька

Ад калыскі-люлькі ўтульнай  
Дзень і ноч – па гэты час –  
Наша мілая матулька  
Клапацілася пра нас.

Малаком усмак паіла,  
Укладала песняй спаць,  
Роднай моваю вучыла  
Словы добрыя казаць.

*Ніл Гілевіч*

### **Я і мама**

Не пайду гуляць я сёння:  
Мама хворая мая.  
Ёй ніхто на белым свеце  
Не паможа лепш, чым я.

Клапачуся я, і мам

Кажа:

-- Стала мне лягчэй.

Ад тваёй увагі шчырай

Я папраўлюся хутчэй.

*Георгій Качахідзе*